



Герб «Сякера».

БЕЛЫЯ плямы
беларускай гісторыі...
Часам здаецца, што,
азіраючыся на сваё мінулае,
мы бачым заснежанае поле
з асобнымі нешматлікімі
праталінамі.
Гістарычнае бяспамяцтва —
самая страшная хвароба,
якая можа спасцігнуць
народ. Давайце ж углядзімся
у тое, што замялі снягі часу,
што нібыта і відоначае —
але ўсё яшчэ не асэнсаванае,
у яркіх персанажаў,
якія апынуліся ў цені эпохі...

* * *

Нашы продкі казалі, калі право-
дзлі кагось у шлях: «Рушніком да-
рога!»

Але дарогі беларускія рэдка ка-
лі клаліся рушніком. Як сведчый у
XVII стагоддзі сакратар пасольства
Свяшчэннай Рымскай імперыі Ёган
Корб, праезджаючы ад Ашмян да
Ракава, «нязмерныя лясы, нераз'ез-
джаныя дарогі, заслоненыя дрэвамі
з навіслымі галінамі, затрымлівалі
нас».

Але ў той час, у які мы цяпер ад-
правімся, на Беларусі з'явілася пер-
шая спраектаваная дарога — так званы
Гасцінец Бутрымовіча, зроблены
за кошт падтаросты пінскага Мацея
Бутрымовіча. Зрэшты, і першая вес-
лаваная дарога на Беларусі — ка-
нал — таксама ўзнікла не без удзелу
гэтага ж персанажа.

Нашчадак Бутрыма

Нарадзіўся наш герой 275 гадоў
тому, у сям'і Юзафа Бутрымовіча,
каморніка Аршансага павета. Род
меў герб «Сякера». Баявы герб, і
заснавальнік роду баявіты — ры-
цар Бутрым, які праславіўся падчас
Грунвальдской бітвы. А яшчэ запом-
ніўся сучаснікам змрочным і ўпартым
характарам.

Дарогі пана

Праўда, калі мы глядзім на партрэт Мацея Бутрымовіча, бачым вы-
кшталцонага свецкага пана, з пры-
гожым уладным тварам. Мяркуючы
на партрэце, быў пан Мацей дужа
абаяльным. Прынамсі, для таго каб
займечь упльывовага сябра, самога
Міхала Казіміра Агінскага, вялікага
гетмана, што сплорнічаў за сэрца
расійскай царыцы Кацярыны з Па-
нітоўскім, браў удзел у шляхецкім
рокашы супраць расійскіх войскаў і
караля, але ганебна прайграў бойку
пад Сталовічамі, замірыўся з уладамі
і вярнуўся ў свой Слонім, каб ства-
рэць «сядзібу музай».

Кажуць, выхаванец пінскіх езуі-
таў Мацей Бутрымовіч пасябраваў з
Агінскім яшчэ ў юнацтве, калі адбы-
ваў вайсковую службу ў славутым
Піцігорскім войску Вялікага Княства
Літоўскага — войска так называла-
ся, бо ў XVI стагоддзі там служылі
каўказскія горцы. Мацей даслужыў-
ся да капітана, але вялікіх ваенных
подзвігаў не здзейсніў. Галоўнае,
што прывабіла аматара мастацтваў
і рэформаў Агінскага ў Бутрымові-
чу, — здольнасць да прадпрымаль-
ніцтва, любоў да ідэй модных тады
фізіяратаў.

Цераз грэблю

Дзякуючы шлюбу з Хрысцінай Лях-
Шырмай Бутрымовіч займёў багатыя
ўладанні на Піншчыне. Вось дзе мож-
на разбудавацца... Заснаваў маён-
так, названы ў гонар жонкі Крысціна-
ва. Але палескія дарогі — вось ужо не
рушнікамі кладуцца, балоты адныя. Таму давялося пачынаць з пабудовы
прыстойных гасцінцаў. «Практычна
ўсё, што застаецца звыш жыццёвых
патрэб, закопваю ў зямлю ці кладу
ў будову», — пафасна скардзіўся
Бутрымовіч. Але ж не забудзем, што
меў пан добра гонара спонсара, князя
Агінскага. Зацікаўленасць магната
ў дыхтоўных шляхах з'явілася яшчэ
у юнацтве: у 1748 годзе карэта ма-
ладога элегантнага Міхала Казіміра
Агінскага на адной з палескіх вяско-
вых дарог звалілася ў воду. Багаж
патануў, радавіты пасажыр добра
выкачаваў ў гразі...

Бутрымовіч з дапамогай Агінскага
пабудаваў два дыхтоўныя гасцін-
цы — з Пінска на Валынь і з Пінска
да Слоніма. Мяцовая шляхта на-
пачатку пачыналася — як гэта па
непралазных багнах! Але ўпартым



Пінскі мі

характарам Мацей удаўся ў продка. Узводзіліся дамбы і масты, асушалі-
ся балоты, клаліся цераз дрыгву га-
ци... Даследчык Армен Сардараў, які
шукаў сляды гасцінца Бутрымовіча,
так вызначае напрамак легендарнай
«першай дарогі»: Пінск — Горнава —
Сярнічкі — Хлябы — Лапаціна — Ласіцк — Жалкіна. І заўажае, наколь-
кі складанай была канструкцыя: два
слай бярвенняў — лагі і накат, далей
«дарожная адзежа» — галлэ і грунт,
торф. Ды яшчэ абалапа — канавы для
асушэння. Каля гасцінца часта са-
дзілі вербы, чыё галлэ выкарысто-
валася ў будаўніцтве.

Амаль Венецыя

Звязана імя Бутрымовіча і з вод-
німі дарогамі — знакамітым Агінскім
каналам і цяперашнім Дняпроўска-
Бугскім. Калі іх будаўніцтва завяршы-
лася, пан Мацей зладзіў урачыстую
«прэзентацыю». Дзесяць чоўнаў-абія-
нікай, на кожным «трое плытагонаў,
сапраўдных пінчукоў, апранутых так,
як хадзілі пінчуки сто з лішкам гадоў»,
на чале з судзёю пінскім Бутрымові-
чам адправіліся па Піне, далей па
Бугу і Вісле ў Варшаву і Гданьск.
Палеская флатылія везла дарункі:
«мёд свежы, воск, лой, грыбы, ры-
бу вяленую, уною сушаных, крупы
ячменныя ды іншыя тутэйшага краю
прадукты». Як піша Адам Мальдзіс,
«уся Варшава збеглася глядзець на
«палескі караван». У тым ліку кароль,
па чым загадзе ў гонар падзеі выбі-
лі медаль. А галоўнае — Панітоўскі¹
выказаў жаданне наведаць маёнткі

пана Бутрымові



Пінскі мур.

Мацей удаўся ў продка. Замбы і масты, асушалі-
ліся цераз дрыгву га-
нк Армен Сардараў, які
гасцінца Бутрымовіча,
напрамак легендарнай
«Пінск — Горнава —
ябы — Лапаціна —
Лань. І заўважае, наколь-
была канструкцыя: два
— лагі і накат, далей
зежа» — галлэ і грунт,
забапал — канавы для
гасцінцаў часта са-
вый галлэ выкарысто-
ўніцтве.

Зенецыя

Із Бутрымовіча і з вод-
— знакамітым Агінскім
перашнім Дняпроўска-
будаўніцтва завяршы-
лі зладзіў урачыстую
». Дзесяць чоўнай-абія-
ым «трое плытагонаў,
нчукоў, апранутых так,
какі ста з лішкам гадоў»,
дзёю пінскім Бутрымо-
вілем па Піне, далей па
Варшаву і Гданьск.
Атылія везла дарункі:
воск, лой, грыбы, ры-
боную сушаных, крупы
чышня тутэйшага краю
піша Адам Мальдзіс,
збеглася глядзець на
». У tym ліку кароль,
е ў гонар падзеі выбі-
лоўнае — Панятоўскі
не наведаць маёнткі

рэфарматара, паколькі ёсё адно збі-
раўся ў Гародню на сойм.

Манарх уразіўся: у Крысцінаве,
палескай глухы, аказаўся цудоўны
палац і гаспадарка, меліся каналы са
шлюзамі, па якіх праста да сядзібы
маглі падпльываць караблі. Панятоў-
скага якраз на караблі да Крысціна-
ва і прывезлі. Ілюмінацыя, стрэлы
з гармат, сады на быльх балотах...
Уражаны кароль папаляваў на Крыс-
цінавскіх ставах на качак і літасціва
падтрымаў планы гаспадара наконт
пракладкі новых дарог.

На скрыжаванні культур

Нават разглядаючы партрэт, можна
сцвердзіць, што Мацей здольны


палітыкан. Сярод ідэй, якія ён
падтрымліваў, была спроба надаць
так званым дысідэнтам Рэчы Пас-
палітай — людзям іншага веравыз-
нання — роўныя права з каталікамі.
У рамане Элізы Ажэшкі «Меір Эза-
фовіч» яўрэйскі шукальнік праўды
Герш выпраўляецца па дапамогу.
«Куды паехаў Герш? За горы, за ля-
сы, за рэкі... У далёкую старану, дзе
сярод балотных раўнін і чорных пін-
скіх лясоў жыў красамоўны абарон-
ца раўнапраўя і асветніцтва польскіх
яўрэяў, дэпутат сойма, Бутрымовіч,
спрадвечны шляхціц. Ён быў мысляр.
Ён бачыў ясна і далёка; не схаваныя
былі ад яго схаваныя ад іншых су-
вязь гістарычных падзеяў, падставы
і наступствы іх». У рамане Бутрымо-
віч ветла прымае Герша, яны разам
змагаюцца за прыняцце новага за-
кона. Але прайграюць — бо знікае
сама дзяржава. «Разваліўся вялікі
будынак... і бэлькі знішчылі ўсе нашы
вялікія надзеі і працу», — з горыччу
гаворыць Герш.

Дарагой цаной

Вы ўжо ўявілі Бутрымовіча як
гэтага бездакорнага прагрэсіста?
Ну так, заснаваў школу для дзяцей
рамеснікаў... Абараняў права дысі-
дэнтаў...

Але жыццё не малюе адной фар-
бай.

Калі мы кажам, маўляў, падста-
роста пінскі будаваў дарогі — гэта
ж не значыць, што ён уласнаручна
махай рыдлёўкаю. А вось тыя, хто
гэта рабіў, не мелі не толькі славы,
але часта і грошей. Каб сагнаць



ча


«рабочую сілу» на пабудову дарог ды каналаў, і ўладальнік пінскае эканоміі Міхал Казімір Агінскі, і ягоны намеснік Мацей Бутрымовіч не саромеліся змушаць да паншчыны і душыць падаткамі. Барончыся ад бясчыння, у 1784 годзе, калі кароль наведаў Крысцінава, жыхары мястэчка Гарадная, што на Піншчыне, спрадвеку вядомага як цэнтр ганчарства, выпрасілі ў яго «Аберагальны ліст». А за гэта ў наступным годзе Бутрымовіч наслай на Гарадную 50 стральцоў, якімі кіраваў лоўчы Сандэцкі. Мяшчане адблісія, але ў 1788 годзе напад паўтарыўся. Гарадзенцы падалі на Агінскага і Бутрымовіча ў суд, захаваўся дакумент, у якім яны апісваюць беззаконні Бутрымовіча: «Напрыклад, разбіўшы гаршкоў першым разам 10 100, а другім 2100 штук, болей абліваў гаршкоў не дазволіў, наслайшы стральцоў, горны вадою пазаліваў, не дапускаючи займаца гэтым рамяством, якім адзінам забяспечвалі сабе дзённае харчаванне».

Суд цягнуўся ажно да знішчэння Рэчы Паспалітае, а тады скарга страціла сэнс.

На сарака палях

Яшчэ адзін напамінак аб нашым героя — мураваны палац у Пінску, які так вылучаўся сярод драўлянія забудовы, што месцічы празвалі яго праста — «Мур». Пінскі суддзя спішаўся завяршыць будаўніцтва да прыезду караля, і першапачаткова, як сведчалі гісторыкі, палац мусіў належаць брату Панятоўскага, Міхалу. Не дарэмна сам кароль паклаў першы камень у падмурак. Але ўрэшце Мур дастаўся дачэ Бутрымовіча Юзэфе.

Цікава, што збудаваны дом на крыніцах, плыткай зямлі калі старога абарончага вала. Таму віленскаму архітэктару Шыльдхайзу і інжынерам давялося пазавіхатца. Каф будыніна стаяла, у вільготную глебу загналі сарак дубовых паляў. Затое падчас паводкі палац урачыста ўзвышаўся над вадой, не раўнуючы, як у Венецыі.



Мацей Бутрымовіч.

Пісменнік Юзаф Крашэўскі казаў, што будынак занадта прыгожы — быццам «фацэт у вёсцы, які саромеца сваёй прэтэнцыёзнай архітэктуры сярод іншых хатінак, што стаяць без цырымоніі, падобна скрынкам на паліцах».

Сёння ў Муры — мясцовы загс і музей Беларускага Палесся. У музеі захоўваецца пліта, калісьці ўсталяваная ў гонар закладкі Крысцінава, на адваротным баку якой надпіс у памяць памерлых слуг Мацея Бутрымовіча — кухара Лявона Ажахоўскага і наглядчыка стайні Яна Кучэўскага.

Менавіта ад ганка палаца і пачынаўся «гасцінец Бутрымовіча», першая беларуская спраектаваная дарога.

Дзед мастака

Дачка пана Мацея, Юзэфа, была выдатнай піяністкай і выйшла замуж за інжынера-фартыфікатара Міхала Орду, што выглядае невыпадковым. Безумоўна, Мацей Бутрымовіч сябраваў з аднадумцамі. Юзэфа рана засталася ўдавой, сама выгадавала пяцярых дзяцей... Адзін з якіх — славуты мастак Напалеон Орда, аўтар цэлай галерэі малюнкаў беларускіх архітэктурных помнікаў. Меліся яго карціны і ў пінскім Муры. Толькі вось падчас пажару 1901 года мала што ад збораў мастацтва там засталося.

Год смерці Мацея Бутрымовіча невядомы. Але памяць пра падстаросту, які зрабіў Пінск портам, адкуль плавалі караблі ў Балтыйскае і Чорнае моры, захоўваецца дасоль, яго імя носіць вуліца ў Пінску.

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ.